

# Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння В. Ф. Шматава, мастактвазнаўца, мастака

К. Дз. ВАРАНЬКО,  
вядучы бібліограф  
Нацыянальны бібліятэк Беларусі

Мастаком Палесся лічыцца вядомы беларускі жывапісец і навуказнаўца В. Ф. Шматав. Нарадзіўся ён у г. п. Камарын. У 15 год стаў студэнтам Мінскага мастацкага вучылішча. Вучыцца было цяжка, бо былы дзетдомавец Шматав мэтэрыяльны падтрымкі ніадкуль не меў.

Пасля заканчэння вучылішча Віктар Фёдаравіч Шматав паступіў у Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут на жывапіснае аддзяленне. Паралельна працаваў мастаком-афарміцелем. У 60-я гады В. Ф. Шматав пачаў супрацоўнічаць з «Вожыкам». Там ён навучыўся малюваць хутка, дакладна. Яшчэ ў інстытуце В. Ф. Шматав зацікавіўся графікай. На трэцім курсе ён нават перайшоў на графічнае аддзяленне. Марыў аб самастойнай працы, але пасля абароны дыплома быў накіраваны выкладчыкам малюнка ў Віцебскі педагогічны інстытут імя С. М. Кірава.

У 1963 г. паступіў у аспірантуру на мастацтвазнаўчае аддзяленне Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Пісаў пра дзеячаў беларускай культуры М. Шчакаціхіна, М. Філіповіча, Я. Драздовіча, А. Грубэ і інш.

У 1966 г. В. Ф. Шматав стаў навуковым супрацоўнікам Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Будучы па адукацыі мастаком-графікам, В. Ф. Шматав найбольш зацікавіўся графічным мастацтвам Беларусі, беларускім старадрукамі. Ён выдаў манаграфіі «Беларуская сатырычная графіка (1945—1970)» (1971), «Беларуская графіка (1917—1941)» (1975), «Сучасная беларуская графіка, 1945—1977» (1979); альбомы «Беларускі кніжны знак» (у сааўтарстве з А. Тычынам,



Аўтапартрэт з сабачкай.  
Палатно, алей, 1988

1975) і «Беларуская станковая графіка» (1978).

Сапраўдным захапленнем мастацтвазнаўца стала гравюра беларускіх стародрукаў, у першую чаргу — выданні Ф. Скарэны. Адной з першых публікаций В. Ф. Шматава на гэту тэму (у сааўтарстве) была праца «Францыск Скарэны», выдадзеная ЮНЕСКА на англійскай (1979) і французскай (1980) мовах.

В. Ф. Шматавым апублікавана звыш за 20 манаграфій, альбомаў, каталогаў і больш за 200 навуковых прац у розных перыядычных выданнях. Мастацтвазнаўца прымаў удзел у падрыхтоўцы шасцітомнага выдання «Гісторыя беларускага мастацтва», у якім працаваў над раздзелам графікі ва ўсіх шасці тамах, рэгулярна выязджаў у экспедыцыі па зборы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі.



Лёс. З серыі «Чарнобыльская трагедыя».  
Палатно, алей, 1990—1993. 110×90

Новавыяўленыя помнікі іканапісу, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва дазволілі стварыць пры Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР Музей старажытнабеларускай культуры, дырэкторам якога пасля абароны ў 1990 г. у Маскве доктарскай дысертацыі («Мастацтва беларускіх старадрукаў (XVI—XVIII стст.)») і стаў В. Ф. Шматав. Дзякуючы яму ў музеі былі створаны два новыя аддзелы: «Беларускія старадрукі і гравюры» і «Помнікі этнаграфіі і народнага мас-

тацтва чарнобыльскай зоны». Пачынаючы з 1991 г. музей штогод наладжвае 2—3 экспедыцыі ў забруджаныя радыядзяцціяй вёскі чарнобыльскай зоны. Дзякуючы гэтам экспедыцыям ад знікнення былі выратаваны вельмі цікавыя экспанаты. Чарнобыльская зона стала горкай музай Шматава-Мастака.

Займаючыся мастацтвазнаўчай дзейнасцю, В. Ф. Шматав ніколі не развітваўся з мастацтвам. У 1971 г. уступіў у Саюз мастакоў. Напісаў творы «Бульба» (1975), «Старая палешукі» (1976), «Вакно» (1977), «Беларускія старадрукі» (1978), «Аўтапартрэт з сабачкай», «Маці» (1979) і інш. У яго краявідах, партрэтах, кампазіцыях заўсёды бачыцца глыбокі філасофскі падтэкст. Але пасля Чарнобыля карціны мастака набылі асабліва трагічны водсвет. На аснове непасрэдных жыццёвых назіранняў напісаны палотны серыі «Чарнобыльская трагедыя» («Пахаванне ў чарнобыльскай зоне», «Палессе», «Лёс», «Развітанне», «Пакінутая хатка», «Тут была вёска» і інш.). З палоцен гэтай серыі ў музеі створана экспазіцыя «Палітра Чарнобыля».

У 2000 г. Еўрапарламент і іншыя ўпльывовыя арганізацыі наладзілі ў Брушчевічы выстаўку з нагоды 14-й гадавіны аварыі на Чарнобыльской АЭС. Сярод карцін беларускіх мастакоў былі прадстаўлены палотны В. Ф. Шматава. Адно з іх — «Маці» — перададзена Еўрапейскому парламенту як сімвал Беларусі.

В. Ф. Шматав узнагароджаны медалём Ф. Скарыны. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.



Пахаванне вёскі.  
З серыі  
«Чарнобыльская  
трагедыя».  
Палатно, алей,  
1995. 70×135